



# У панскай Польшчы.

Продукційны рабочыя мітынгі  
у Варшаве.

ВАРШАВА. 11-га красавіка ў Варшаве адбыліся рабочыя мітынгі, на якіх выступаў камуністычны депутат польскага сойму Сахацкі. Паліцыя разганяла мітынгі. На адным з мітынгаў на тоўсты рабочых спакаў паліцейскіх каменінамі. Паліцейская атака разганяла рабочых. Арыштавана 130 чалавек.

Бумбварная газета «Экспрес Пораны», якая досыць правільна напісала пра стычку рабочых з паліцыяй, канфіскаўшася ўрадам.

**Демонстрацыйны з'езд пілсудчыку.**

ВАРШАВА, 12-IV. У Варшаве адбыўся з'езд стралковага салому, на якім прысутствічай Пілсудскі і польскі вайсковы міністр Жэлігоўскі. Пілсудскі, възўлены на членаў якога было спакана гучным волескім, заняў ганэравое месца ў прэзыдыме з'езду. Старыні салому Кешкоўскай занячалі, што склад саюзу да дні імянін Пілсудскага падышло на 40 тыс. чал. і варэл мае 105.000 члобоў. Стралкі грунтоўна праходзяць вайсковую наўчаніну. Саюз мае 900 інструктароў. У з'вернутых да Пілсудскага прамовах падкрасылівалася, што стралкі будуть заўсёды членамі, дзеяць яго адным працавадыром польскім арміямі.

**Демонстрація беспрацоўных.**

10 красавіка адбыліся ў Варшаве адначасова трох відліка демонстрація беспрацоўных: на пляцы Дамброўскага, калі міністэрства працы, на Саконскім пляцы і калі Варшавскага магістрату. Усе трои грамады беспрацоўных былі разганяныя конной паліцыяй.

**Папэзасаўскі міністр і беспрацоўныя.**

Перші міністэрствам працы ў Варшаве адбылася 8-га красавіка демонстрація беспрацоўных, якія жадалі каб міністр працы Земенскі (сабар ППС) прыняў долегацию ад беспрацоўных. Да беспрацоўных вышаў сэкратар міністра і заявіў, што міністр Земенскі не мае часу і прыняць дэлегаціі на мажа.

Беспрacoўныя началі відлік шум працоўнікамі з'ездіцца да з'езду. Тады была выкліканая паліцыя, якая разганяла беспрацоўных і арыштавала 6 чалавек.

**Паездка Скышынскага.**

У панядзелак, 12-га красавіка, старшыня рады мініструў Скышынскі выкладаў ў Праге, дзе бы прафадзеў 2 дні. У чацвер Скышынскі паедзе ў Вену, а пятнадцаты да Варшавы. У часе поўнага Скышынскага ў Празе адбудзеца аблом некалькімі ратыфікаціямі ўмовамі паміж Польшчай і Чехаславакіяй.

## У ЗАХОДНІЙ БЕЛАРУСІ.

### СПРАВА 93-Х.

12 красавіка пачаўся ў Віленскім акруговым судзе разгляд справы 93 чалавек, адбінавачных у актыўнай камуністычнай дэйнасці. Гэтая справа павінна была разглядацца 9 лютага г. г., але дзеля адсутніці ці галоўнага съведкі адбінавачніні — агента дэфэнзывы, правакатара А. Герцыма — справа была адложана.

З агульнай лічбы адбінавачных 9 чалавек усімі, 47 сядзяць у турме а рэшце была зволінена ў свой час, пад заклад. У звязку з вілікімі грамадамі сельскіх і меставых насельніцтваў.

Катарга за камуністычную агітацію.

У жніўні мінулага году палітычная паліцыя арыштавала работага паравога млына «Загса» (каля Вільні) — Франца Гайдевіча, адбінавачанага ў камуністычнай агітацыі сроду сялян, якія прыняхалі ў млын.

## Не выяўляеца патрэбы\*).

У газэце «Савецкая Беларусь» № 70 з'явіўся артыкул т. Хацкевіча аб арганізацыі пры акруговых выданіях камітэтах адміністрацыйных арганізацыйнага аддзелу. Мне, як працаўніку акругі, па гэтаму пытанню таксама хадзілісі візычкі свой погляд.

На якой падставе т. Хацкевіч выказае думку, што трэба ўтвараць тэхнічныя дэліўнікі?

1) Сэкратарыты пры АВК, на якіх у складзе вышысканай работы, у большасці сваёй дрэвіні спраўляліся якія адміністрацыйнай, так і арганізацыйнай работай;

2) У акругах нама асиродку, які кіраваў бібліятекамі, міліцыяй і сельскімі саветамі, а таксама пільнікамі вышысканай законічнай і тады, можа, на прыслеў бібліятекі гэтакімі прыкладамі;

3) Не рабілася заходаў дзеля зьнішчэння самавольстваў і памылак у адміністрацыйнай работе.

Тав. Хацкевіч кажа, што нама асиродку, які кіраваў бы і г. д. і ўсёй арганізація вынікае, што сэкратарыты ў большасці сваёй дрэвіні спраўляліся з узложанымі на іх абавязкамі. Выходзе, што ён і такія сэкратарыты, якія спраўляліся. Я лічу, што траба разглядаць пытанне, чаму на ўсіх сэкратарыты спраўляліся і што траба врабіць, каб яны спраўляліся.

Галоўная работа сэкратарыты ў адміністрацыйнай галіве — выданіе абавязковых пастаноў і нагляд за ён вынаўненнем. Тут тав. Хацкевіч кажа, што справа гэта аbstaiць горш, якія при быўшых аддзелах упраўленіем,

што зараз больш адміністрація пастаноў абавязковым, якія саюз. Такое пастаноўне рабіць і так ставіць пытаньне, мне здаецца, будзе надта памылкова. Треба запытаць, а калі аддзелы ўпраўленія існавалі? (гэта было ў 1921-22 г. г.) Ці ставілася пытаньне аб революцыйнай законічнай так, як яно ставіцца ў сучасны момант, і ці разглядаліся цэнтрам абавязковых пастаноў, выдаваемым акругамі так, як яны разглядаюцца варэл? Бязумоўна, не. Я-б раіў пераглядаць усіх адбінавачных пастаноў, выдаенных пры існаванні аддзелаў упраўленія, і прыгледзіцца — на сколько яны вытрымліваюць крэтыку з боку революцыйнай законічнай і тады, можа, на прыслеў бібліятекі гэтакімі прыкладамі;

Калі ёніца адмінічнага выпадка выдаваць незаконных абавязковых пастаноў, то гэта залежыць не ад того, што нама арганізація адміністрацыйнага аддзелу, а ад таго, на сколько той іншы акругамі уразумеў і прытрымліваецца революцыйнай законічнай.

Дзеля прыкладу бару Віцебскім акругам. У працагу 8-9-май-нія бачыў піваднікі абавязковой пастаноў, якія была-б адменена цэнтральнай уладай. Зраза назат ў рэйвыканкому і іншых работнікаў тих установоў, дзе иму прыходзіцца праводзіць інструктарыту.

«Арганізацыйнай дэйнасці сэкратарыты абавязкована, замкнені і мае на мене выключна выкананне даручану цэнтру. Нама сваёй ініцыятывы,

## У КУЛАЦКАЙ ЛІТВЕ.

Крывавая сутычка рабочых з паліцыяй.

Паліцыя арыштавала ў мястечку Сарасінікі, Вількамірскага павету, рабочага Падбісікага і ў часе сутычкі арыштавала і цяжка параніла арыштаванага. Даведаўшыся аб гэтым, рабочыя мятежнікі пайшлі да паліцейскага вучастку і пачалі трабаваць зваліненія Падбісікага. Атрага паліцікі выйшоў з вучастку і даў валі у грамаду. Некалькі рабочых цяжка паранены.

Абурацкая грамада зблізіла паліцыі газій і пададзіла ім у некалькіх бакоў. Паліцейскі вучасток вгардзіў да паліцікі вучастку і мітингу рабочых.

Літоўская тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што польская ўлада заняла разу і мост ва Уцянскім паведзе. Абшар яямі, дзе знаходзіцца мост, ляжыцца на літоўскай тэрыторыі.

Міністэрства ўнутраных спраў пераслала ў звязку з гэтым зварэннем скаргу ў сэкратарыят Лігі Нацыяў.

Масавая эміграцыя ў Бразылію.

У звязку з цяжкім эканамічным становішчам у Літве, пачалася масавая эміграцыя беспрацоўных у Бразылію.

У працагу лютага і сакавіка выехалі агрэгаты 1000 чалавек і ў хуткім часе выедзе ў Бразылію. Карабельныя кантэны, дзе праводзіцца регистрацыя эмігрантаў, запруджаны вілікімі грамадамі сельскіх і меставых насельніцтваў.

Справа была разглядана 9 красавіка ў Віленскім акруговым судзе. Суд заудыў Гайдевіча на 2 гады каторгі з паведамленнем грамадзянскіх правоў.

Усе час, які адбінавачаны працягнуўся, турме да суду, не заличаны.

Камуністычнай літаратуре.

У позэўдзе, які ішоў з Вільні ў Мядзведзічы, палітычнай паліцыі выкрыла нібы та некалькі скрыні ў камуністычнай літаратуре. Дзе-б чалавек, які пінавалі скрыні, взыходзілі ў позэду, але паліцыі ўзлоўлося затрымліваць.

Провычкі арыштаваных не ўстаўлены, бо ў кожнага з іх быццам звойдзе ў турме да суду, не заличаны.

Выезд беспрацоўных у Францыю.

Дзяржава ўстановіла пасрэдніцтва працы з Вільні паснаванія вільгельміністрыі, але пасрэдніцтва паснаванія вільгельміністрыі ў турме да суду, не заличаны.

Камітэт беспрацоўных ўзіміністрыі.

У позэўдзе, які ішоў з Вільні ў Мядзведзічы, палітычнай паліцыі выкрыла нібы та некалькі скрыні ў камуністычнай літаратуре. Дзе-б чалавек, які пінавалі скрыні, взыходзілі ў позэду, але паліцыі ўзлоўлося затрымліваць.

Пасрэдніцтва паснаванія вільгельміністрыі ўзіміністрыі.

У пасрэдніцтве паснаванія вільгельміністрыі ўзіміністрыі.

У



# У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перад вясенінай сяўбой.

Запатрабаваныне на насенінне ка-  
нююшыны і сэрэдлі рэчы.

(Смілавіці р. Мінскія).

Запатрабаваныне сялянамі насенінне  
канюшыны і сэрэдлі рэчы з кож-  
ным годам. Во сенажаці не раступль,  
а лік сялянскіх гаспадарак рэчы і  
вельмі скора. Недаха сена штурхе  
сенініна ў пасеву культурных траў.  
Сяляне вёскі Паскі гэта асабалі. Ра-  
бей яны кожны год мелі корым да ка-  
лад. А потым ехалі вёстры за 50, купля-  
лі старое сена, якое вусім мала дава-  
ла карысць.

Сяголета і ўдалейшым гэтага на будзе. Кожны сеніні мае ўласны корм-  
корм значна лепшы па якасці за старое сена, а асабліва за сечу, якой раней сеніні дуброў сваю скіпіцу.  
Але вельмі кепска, што насенінне ка-  
нююшыны і сэрэдлі якія ў кашпараты-  
вах. Сялянам беднякам приходзіцца  
купляць гэтага насенінне ў замож-  
ных сялян, якія дзвярдзіць у два разы  
даражай.

Пры тым, насенінне в кашпараты-  
вах у мінукім годзе нешта вусім мала  
уходзіла. Асабліва насенінне сэрэдлі.  
Кепскае па якасці насенінне і адбівае  
у сенінініх ахвоту іспры купляць у ка-  
шпараты. Ей хоць пераплаціць, але  
улеўнен, што ўйдзе.

Треба кашпаратыкам, калі яны бы-  
руць насенінне, звярнуць увагу на  
якасць і дастаўляць сялянам у на-  
лежнай колькасці.

Багун.

Дапамажце земляўпарадка-  
ванню.

(Аршанічна, в. Міхаліна).

На працягу 5 год нашым сялянам  
нікі не ўдаецца правесці земляўпа-  
радкаванню. Беднякі наўсілых пера-  
магчы кудакоў.

У кастрычніку мінушага году камор-  
нік Аршанік Акрамураўленін т. Ру-  
банаваў арабіў у вёсцы земляўпарадка-  
ванне (абрэзкі і дарэзві) пры мінімальнай  
норме—на меней 5 дес. на гаспадарку.  
Пры гэтых былі абразаны казяніскіх  
хутары падмежных пакупнікаў-бага-  
целяў, з прычыны адсутвітвінні ў апош-  
ніх культурных гаспадараньця.

Справу аб земляўпарадкаванні раз-  
глядаў суд Арш. Акрамукасі. Камі-  
сія Лідзкія. РВК усіх культурных  
гаспадарак на казяніскіх хутарах не  
дасьледавала. З прычыны гэтага рабо-  
ты т. Рубанава па земляўпарадкаванні  
суд не ўзьвердзіць.

У тых сельсаветы, якія ляжаць да-  
лека ад зернавычных пунктів, некі-  
роўваючы сартыроўкі па жаданню  
сялян. Скоічыўшы ачыстку, яны пера-  
вовыдаць ў другое месца.

Усго ўжо перачышчана калі 6 000  
пуду ўсалякаў ёбожжа, а да терміну  
сабы будзе прачышчана яшчэ га-  
тулькі.

Есьць некалькі вёсак, якія вынеслі  
пастаўны, каб па сеяць піводнага пуда  
не прачысьцішы (і гэту пастаўну  
выкараны).

Гэтую працу кіруюць аграпомы.

К.

## Узаемадапамога.

Прица камітэтой шырыцца.

(Зембінскі р. Барысаўшчына).

За апошнія трох месцы студзень-  
сакавік у камітэт узаемадапамогі па  
Зембінскім раёну паставіла добра-  
вольных саборукоўкі уносаў 454 руб.  
37 кап. грашыма і 26 пуд. 13 фун-  
кітам.

Наш сенінін, як бачым, зацікаўлен  
у падтрыманні і пашырэнні дей-  
сці камітету узаемадапамогі, у  
наіх бачыць праўдзівую дапамогу сва-  
յих гаспадарцы.

За гэты-ж час было разъмеркавана  
беднякам і сем'ям чырвонаармейцаў  
блісплатна лесу на 800 руб., а гэтак-  
сама адпушчана ў кредит лесу на  
4000 руб. Матар'яльная дапамога па  
району было аказана дапрымоўлікам-  
батракам—29 чалавекам, при гэтym  
на меры магчымасці прадстаўнікі ка-  
мітету выходзілі ў суде ў аброну  
сялянскіх спраў, што яшчэ больш па-  
дымала аўтарытэт камітету ў сялян-  
скіх масах.

Быў праведзен мідыцынскі агляд  
інвалідаў імперыялістичнай і грамадз-  
ской войнай, праз якую праішло 100  
чал., з іх атрымоўвае пенсію—10 чал.  
Па району было арганізавана 20 суп-  
полак па лесараспраўцы, у якія ўйшло  
551 чал. пераважна беднае сялян-  
ства. Треба звяржыць, што ў гэтай  
галіне камітетам было многае зробле-  
на для беднякаў. Прадстаўнікі Леобеду-  
нікія не хадзелі пайскі наступніч  
беднаце, брали работнікаў у заможных  
сялян, самі рабілі ўмовы без прадстаў-  
ніку масавай улады, дзеялі чаго бы-  
ло многа нараханы ў боку беднякаў

М.к.

## Як ідзе ў нас беларусізацыя.

Беларуская мова ў школах  
нацменшасці.

(г. Бабруйск).

У гарадзішчы школах вядзецца вы-  
кладанье на беларускай, жыдоўскай,  
польскай і расейскай мовах. Беларус-  
ская мова, як мова 80 проц. насенін-  
ня, праходзіцца па ўсіх гэтых нацыя-  
нальных школах. Адсутнасць матар-  
нальных сродкаў не дае магчымасці  
разгвардзіць шыркую прарагму школы:  
не дастае ў ёй патрэбнага ліку пад-  
ручнікаў і розных прыкладаў, якія  
такім чынам падтрымлююць беларус-  
скую мову ў школах.

Задае слоў на беларускай мове ў  
гарадзішчы школах вучняў вельмі слабы. Веды  
таксама—з вілікай адсталасцю, па-  
трыміты, якія спраўляліся. Я. л. новы  
ч., што разные розных перагрупіровак і  
пераводаў вучняў пізвярнуў з аднае  
школы ў другую. Такое венчармальнае  
зяўвішча паклікае патрэбнасць начы-  
наці праходзіцца праграму па беларус-  
кай мове, атрымі апошнімі класамі  
гарадзішчы чатырохкамплектавых школ,  
в другой класы, пасля дзве стары-  
шы класы прыдзецца прагнані пра  
праграму трэціяя класы і г. д. Заняткі  
у некаторых школах у гэтym годзе  
тут?

пачаліся вельмі позна, а пагэтаму,  
мабыць, не давядзецца выкананы по-  
насіні праграму школы.

Адносаў зацікаўленасці вучняў бел-  
арускай мовай наогул трэба сказаць  
што яна ў іх ёсьць і ў значайні меры.  
Было-б вельмі пожадана, каб у да-  
лішнім часе пылескімі установамі  
з'явіліся больш увага на беларускую  
мову ў школах нацыянальных мен-  
шасці і пры магчымасці давалася  
літаратура і падручнікі, сялячасова  
пачыналася з візантіі і было-бы вішчы-  
ца на ўсіх школах вучняў па беларус-  
кай мове.

Решта—працоўнікі ўсіх установоў і  
арганізацій, аб гуртку думалі толькі  
за некалькі дні пасля паверкі. Ця-  
пер жа забыліся. З амніістрыяція  
гуртку ніводзе не быўзе. У насыцен-  
най гэтае з'явіцца ўсе ажыўлены працы па  
беларусізаціўству пісалася некалькі  
разоў, але не дапамагло. Хто дапаможа  
працы траецца.

Сходзіцца, што трэба зрабіць с-ту ў  
першую чаргу: працесці пасяліную кампа-  
нію, распушчыць карысць чысты на-  
сеніні, ліквідаваць у батракоў пылісмен-  
ніць, з'явіцца ўвага на пылісменні-  
ці, даслабіць сялянства, хадзіць і дагэтуль у гэ-  
тым напрамку с-с часткай працаў, якія  
з саюзаю більшасці гэтага праграму  
пісалася на беларусізаціўству.

Фаб.

Мік. Гаеўскі.

## Кампанія распаўсюджань- ня газэты

„САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

(3 20-га САКАВІКА ПА 5-а МАЯ 1926 г.).

### Што трэба палепшыць.

З боку вімештвы газеты „Савецкая Бе-  
ларусь“ за апошні час значна палеп-  
шылася—з гэтым на прыходіцца спра-  
чадца. Але вось ў недворогіх выглы-  
ду газэце, на мой погляд, яшчэ шмат  
чаго не стае.

Узяць ход-бы першую старонку—  
аддзеяе міжнароднага становішча. Га-  
зета павінна вабіць вока чытача, а  
тут гэтага не налягае.

Папершэ—ніяма малінкі, якія адбівалі ёсць аснову  
думкі аддзелу і тым рабілі-б больш  
прыгажышы выглыд газеты. Падру-  
гое—ніяма яскравыя загалоўкі і пад-  
загалоўкі, ніяма добрага вызначальнага  
таго, на што чытач павінен звярніць

Мікола Глух.

### Газета павінна прыходіцца свячасова.

На глядзячы на тое, што пошта ў-  
на ходзіць трох разаў на тыдзень, га-  
зеты свячасова на атрымліваючыца.  
Кожнаму вядома, што газета мае ка-  
штоўніць толькі тады, калі яна  
приносіць весткі свячасова. А таму  
газета як маля менш павінна залежа-  
вацца да гэтай справы. Падругое,  
газета спозыніца больш ад расей-  
скіх, чаму і яна мае перавагу. Патре-  
ніе, газета віліць досыль дорага, а  
тому хто віліць расейскую газету,  
ужо я можа віліць беларускую; апошніе  
асабліва наглядаецца сярод рабочых.

Матла.

## БЕЛАРУСІЗАЦІЮ ТРЭБА ПАДШТУРХНУЦЬ.

Шмат прыходіцца чуць дакладаў,  
якія меньш і чытаць як у цэнтральных,  
так і аэрговых газетах ад тым, што  
беларусізація сагнула значымі кро-  
камі нападаць.

Бязумоўна, за ёсць час у галіне  
ліквідацыі беларускай пылісменніцы  
мы балім вялікія дасягненін, асаб-  
ліваў і галіне школнага будаўніцтва.  
У пераважнай большасці па ўсім  
БССР школы-прымітывікі, 7-хгодзін-  
чыкі, часткаю тэхнікумы вядуцца на-  
роднай мове.

А як працују сельсаветы, райвы-  
канкі і аэрг. установы?

Ішча і цяпер канчаткова пытаньне  
аб ліквідацыі беларускай пылісмен-  
ніцы па віршы.

Самыя харacterны і самы распаўсю-  
джаны метод беларусізаціі нашых са-  
вецкіх установаў выяўляе ажыць-  
ціўле лёзунг камуністычнай партыі  
«Тварам да вёскі». За ёсць час рабо-  
ты племену памяшканніе школы, пас-  
ля засядлі племену, было бітком вабіга-  
сіяльствам. Актыўна прымаля сялянства,

так і аэрговыя установы складаюць  
тэхнічныя пытанні, якія ўсе пракатаю-  
цца на беларускую мову. Віліць, тэхні-  
чныя пытанні, якія ўсе пракатаюцца на  
беларускую мову, а не на расейскую.

І такім чынам падыход да беларусізаціі  
прымаляць сярод пытанні, якія ўсе пракатаю-  
цца на беларускую мову, а не на расей-  
скую.

Адначасова трэба засяць, што на-  
шы аэрговыя установы складаюцца на-  
тоге, што в Менску ў некаторых цэн-  
тральных установаў і камітэтаў усе  
справы, адносныя, абеліскі, архів-  
ныя, газеты, якія ўсе пракатаюцца на  
расейскую мову.

Калі пытанні, якія ўсе пракатаю-  
цца на беларускую мову, а не на расей-  
скую, будзе засяць, то трэба тут-же скла-  
даць беларускую пылісменніцу, якія  
будзе засяць, а не пракатаюцца на  
расейскую мову.

Краізнаўчая праца ахапіла ўсе кут-  
кі Беларусі. Краізнаўчыя шматлікія  
таварыстыча счаста выбываюцца на  
каштоўніцца, то трэба тут-же скла-  
даць, што Іабелкуль шмат дапамага  
працаўнікам Калінішчынскай ажыць-  
ціўле віліць, тэхнічныя пытанні

і выхадзіць ужо «пабеларуску».

І такім чынам падыход да беларусізаціі  
прымаляць сярод пытанні, якія ўсе пракатаю-  
цца на беларускую мову, а не на расей-  
скую.



## Пяцігадовы плян разьвіцца сельскай-гасп. БССР.

Прэзыдыму Дзяржплану БССР разглядаеў гэтамі цікі віхры праект аб кантоўных лічбах НКЗ па 5 цэлгадовому перспектыўному пляну албудовы і разьвіцца яг. БССР.

По дакладу т. Пятровіча ухвалены гэткія настановы:

1) Прыняць нарастаныне асыгнаваньні ў сельскую гаспадарку па звычайному дзяржбюджету арыентыровачна ў размёры 25 проц. штогод, а к канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 годам, у 2 з паловай разы (на 143 проц.).

По праекту НКЗ намічалася павалічэнне з 1929-30 г. амаль па ў трох разы (180 проц.).

2) Прыняць павалічэнне выдатку па дзяржаўныму бюджету па зарплату і адміністрацыйным выдаткам па існуючай сетцы штогод арыентыровачна ў размёры 6 проц. штогод, а павалічэннем із 1929-30 г. г., паразуноўчы з 1925-26 г. г., паразуноўчы з 1925-26 г. г., из 26 проц.

3) Прыняць па звычайному бюджету павалічэнне апрацоўчых выдатку па размёры з 1925-26 г. г., зыш чым у 4 разы, г. ё., на 318 проц.

4) Па надзвычайніх кредитах прыняць павалічэнне з нарастаннем у размёры 20 проц.

## У Інбелкульце.

Павалічэнне выдаведкай дасейніці Інбелкульту.

У звязку з напружанаў дасейніцю ІБК у напрамку павалічэння ў гэтых ячэх гдзе выдаведкай дасейніці, існуству ўдзенія павалічэнне выдаведкі плян па памеру 200 друкарскіх ариштў. У гэтых памеры Беларуское Дзяржаўнае Выдавецтва забясьціць інбелкульт тэхнічнымі магчымасцямі.

Даклад ІБК Савету Народных Камісарадў

12-га мая адбудзенія даклад прэзыдіуму ІБК СНК аб дасейніці інстытуту. Прэзыдіум выпушчыа гэты даклад у друкаваным выглядзе.

## Наша вучоба.

(Менскі Беліцэхнікум).

Другі сэместр сёлетніга навучальнага года азначаўся пераходам на літараторны майдан.

Траўля сказаць, што першыя сілабы дадзія ў зусім добраў віні. Паперы, якія ўсе настаўнікі правілі канфэрэнцыі, а гэта сілабы і ўступныя гутары, без якіх па некаторых дысцыплінах немагчыма прыступіць да выковыўнення заданій. Падгуро, ведаўшы падручнікі (на 3-4 асобы адзін падручнік), пры авабізковым прысутнічанні на занятках прывіднікі да таго, што студэнты, не пасылаючы расправаша тое ще іншесе заданіе на занятках, сядзяць цэлью вечары дома ці у бібліятэцы і ўтвараюць гаватканікі.

Апрача гэтага, пачынае заміраць, і можна спадзявацца зусім замрэ, гутарковы працэс, бо на заняткі ў апошнія віхты не зблізіцца.

Я. Ж.

## ХРОНІКА.

## У БЕЛКАПСАЮЗЕ.

Перавучот пайшынкаў спажывецкай каапераціі.

Белкаапсаюз прыступіў у ліпені-жніўні сёлетнія году да перавучоту пайшынкаў сёл спажывецкай сеткі БССР. Арганізацыйнім аддзелу даручана апрацоўваць плян і інструкцыю для рассылкі па нізводзімі сеткі.

Адна форма рахункаводства.

Праўленіе Белкаапсаюзу зацвердзіла апрацоўвану бухгалтерскай арганізацыяй нарадай апільянковую для ўсіх спажывецкіх таварыстваў форму рахункаводства. Гэта форма мае быць уведзена з 1-га кастрычніка сёлетнія году.

## Да пядцігодзінні з дню съмерці Сыціана Булата.

Малапановік І. Барашка склаў зборнік матар'ялу, прысвечаны памічу пам'яці Б. Сыціана Булата, якія ў 1921 г. сёкратара ІБКП(Б) Б. Радзіктара газ. «Савецкая Беларусь»—Сыціана Булата.

У зборніку зменшаны дагэтуль неспублікаваныя дакументы аб жыцці і думках С. Булата.

Дар Дзяржаўнаму Музэю.

Гэтым днём грамадз. Н. Т. Сыленеў прынес у дар Музэю срэбнюю арабскую маніту, знойдзеную ў 1925 годзе ў Полацкай акрузе (на беразе р. Дзвіны).

Беларусізациі вайсковых часціц.

Каманды складаюць вайсковыя часціц, якія знаходзяцца ў Менску, зараз праходзіць курс па выучыўцы беларускіх мовы. Уся палітпраца праводзіцца на беларускай мове. У бліжэйшы час будуть рабіцца заходы на кантрольніца дарызыўнай падрыхтоўкі на беларускай мове.

Дэлегат ёд БССР на міжнародную санітарную кааперацію.

10 мая ў Парыже адбудзеніца міжнародная санітарная кааперація па апрацоўцы і зальнірэжыні правіл супольнай барышы з рознымі поспачыцімі ў пагранічных рэйонах. Прасластаўкам на кааперацію ад БССР выхідзе Народны Камісар Аляксандар Задарой т. Барсукоў.

Курсы для санітарных працаўнікоў.

Каб узьніць кваліфікацыю малапановік санітарнага персаналу больніц БССР, НК Аховы Задарой і НКАсьветы ў бліжэйшы час арганізуюць курсы па 300 чал. Ад кожнай акругі прыбудзе па 30 слухаючым.

Цэнтральны рентгенэускі габінет.

15-га красавіка пры 1-й сав. большыні здымкаўца цэнтральны рентгенэускі габінет. Лекавая дамесціка насељаніцтву будзе давацца баспілі.

Запіс рабіцца штодзённа ад 9 да 10 гадз. разы.

Галоўнік № 17236

## Замежны гандаль БССР.

Звароты.

Замежны гандаль БССР па прывозу і вывозу пашыраца з кожным годам.

У 1922-23 г. Управа Дзярж. Гандлю БССР заготовіла розныя сырэвіны для вывозу на 490.000 руб., у 1923-24 г. на 1.946.000 руб., у 1924-25 г. гэтага загатоўка дасыгнула 5.144.000 руб.

Прывоз, які складаў у 1923-24 г. калі 2.400.000 руб., павялічыўся ў 1924-25 г. да 3.700.000 руб.

Рачкі закупкі і вывозу.

Галоўнімі рабочымі закупкі па межамі звязкаўца ў сельскую гаспадарку ў 2 з паловай разы к 1929-30 г. г., паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

Прихвату НКЗ прызначалася ў 1929-30 г. г., павалічэнне ў 4 разы.

6) Нарастайне асыгнаваньні ў сельскую гаспадарку па звычайному на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

7) Нарастайне асыгнаваньні ў заплату і адміністрацыйныя выдаткі па існуючай сетцы штогод арыентыровачна ў размёры 6 проц. штогод, а павалічэннем із 1929-30 г. г., паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

8) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

9) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

10) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

11) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

12) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

13) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

14) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

15) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

16) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

17) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

18) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

19) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

20) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

21) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

22) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

23) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

24) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

25) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

26) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.

27) Нарастайне асыгнаваньні ў падрыхтоўку падрыхтоўку прынятага на размёры 25 проц. штогод, а канцу пяцігадовага пляну—павалічэнне, паразуноўчы з 1925-26 г. г., з павалічэннем па размёры на 25 проц. штогод.